



ЗЬНИЧ
СЭХА
СМАЛТВЫ

ЗЬНІЧ

РЭХА МАЛІТВЫ

Вершы зь Беларусі

Нью-Ёрк, 1988

Выдавецтва «Беларус»

Коштам Фундацыі імя П. Крэчэўскага

На вокладцы — выява Хрыста з драўлянай скульптуры беларускага народнага мастака канца XIV ст.

ПАЭЗІЯ ЗЬНІЧА

Частка зьмешчаных у гэтым зборніку вершаў (15 з 26-х) была апублікаваная ў газэце «Беларус» (№ 303-304, жнівень-верасень 1982 г.). Рэшта друкуецца ўпяршыню.

Вершы былі напісаныя ў Менску ў 1981 годзе. Аўтар іхны, чалавек сярэдняга веку, жыве й цяпер у БССР. Творы ягоныя, восем рукапісных лісткоў, дайшлі да рэдакцыі «Беларуса» навакольнымі шляхамі й друкуюцца бязь ведама й згоды аўтара.

Загаловак гэтай кніжыцы (захоўваючы ў ёй парадак вершаў згодна з рукапісам) далі мы самі, назваўшы зборнік загалоўкам першага вершу — «Рэха малітвы». У гэтым аднастрофным вершы добра ўняты аўтараў пагляд на паэзію, як на працэс творчасці вольнае, паза «зямнымі багацьцямі», паза «ўзнагародай» ці «карай». Прычым паэзія для Зьніча — ня толькі музыка слова («рыфмы»), але й інтэлект («паняцьці»), сполучэнне прыгожага з разумным. Сваёй творчасцяй паэт працягвае й заглыбляе ў беларускай літаратуры традыцыю інтэлектуальнае паэзіі, да якое з сучас-

ных паэтаў БССР належыць арыгінальны сваймі творамі Алесь Разанаў.

Характар Зынічовых вершаў філязофскі, патрыятычны ды падкрэслена хрысьціянскі. Выход гэтага зборніка сваечасны асабліва сёлета, калі на Беларусі адбываецца інтэнсыўнае асэнсаванье ролі народнае інтэлігенцыі ў ратаваньні свае нацыі ад «духовага вымірання» (лісты 28-х і 134-х да Гарбачова, гл. «Беларус» №№ 335, 336, 338) ды калі адзначаецца 1000-годзьдзе хрысьціянства на Беларусі.

Сваймі хрысьціянскімі матывамі вершы Зыніча закранаюць аспект жыцця акутальны наагул, а для савецкага грамадства асабліва войстры — праблему чэрствасці душы чалавека, душы, якую атэістычныя «інжынеры душаў» ня здолелі перарабіць на лепшую, а барджджэй — наадварот. Бяздушнасць, жорсткасць, неспагадлівасць становяць сёньня адну з галоўных тэмаў у савецкай літаратуры й публіцыстыцы, у тым ліку й беларускай. Прыкладам, пытанье ўплыву хрысьціянскае маралі на ўчынкі чалавека цікава закранутае ў новым рамане выдатнага беларускага празаіка Васіля Быкова «Кар'ер» (праз пэрсанаж

ジョンki праваслаўнага святара Бараноўскага).

Пры сучаснай «перабудове», якая адбываецца ў Савецкім Саюзе, Зыніч стаўць пытанье «перабудовы» душы чалавека, маралі й этикі. І выказвае шкадаванье, што з працэсу міжлюдзкіх дачыненняў выэлімінаваная навука Хрыста: «...і род людзкі, лянівы, апантаны, ня мае сілы зьняць Яго з крыжа».

Зынічовы вершы, асабліва некаторыя аднастрофныя, — гэта згусткі думак і вобразнасці, якія, каб быць успрынтымі поўнасцяй, вымagaюць ад чытача веды, раздуму, інтэлектуальнае працы. Ілюстрацыяй да сказанага можа быць чатырохрадкоўе «Кант».

*...Штадня гардыню разуму разворвае
уральлю су-моўя лятуценькі кволы...
...цинатліва углядающа анёлы
у бездань сэрца і бяздоњне зорнае.*

Імануэль Кант (1724-1804), нямецкі філёзаф, найбольш ведамы працай «Крытыка чыстага разуму» (1781 г.). Кант сваім аналізам людзкога разуму выдатна спрычыніўся да здольнасці чалавека пазнаваць самога сябе й наваколь-

ную рэчаіснасьць. Кантаўскі-ж «катэгарычны імпэратыў» («Рабі так, каб правіла, якім кіруешся магло стацца праз тваю волю ўніверсальным законам прыроды») забавязаў чалавека, паводля Зыніча, «цнатліва ўглядца» ў свой нутраны съвет і вонкавае навакольле. «Цнатліва» трэба аналізаваць, кажа наш паэт, і «астральныя» (шыракаплянавыя) «плыні су-моўя» (нашай моўнай злучаіснасьці); трэба «разворваць» гэтае «су-моўе» дасыледніцкай думкай, бо аналіз моўнага стану вядзе да глыбейшага самапазнання, паколькі мова — ключ да існасьці нацыянальнае культуры, нацыянальнае душы.

У зносцы да свайго чатырохрадкоўя «Кант» аўтар паясьняе: «Астральныя плыні су-моўя адпаведныя Кантавай трансцендэнтальнай апэрцэпцыі». Паводля Канта, трансцендэнтальная апэрцэпцыя — гэта ўсьведамленыне сябе самога (падобна як у Дэкарта: «Думаю, зна-чыща, існую»). У Зыніча «разворваная» ральня «су-моўя» — гэта ўсьведамленыне (праз аналіз моўнага стану) свайго народу як суб'екту гісторыі, усьведамленыне свае гістарычнае індывідуальнасьці, гістарычнае цягласці. «Дзе у съвеце плы-

ве Беларусь?» — пытаецца аўтар і адказвае: «там, дзе вякі ўзнаўляюць нанова еднасць съвету з душой чалавека».

Не адразу могуць стацца зразумелымі й слова ў вершы «Філосафу»:

Зъведаў-бы съвет:

*самагубства
нішчыць ваўкоў татальна...*

Сэнс: людзі мусіць зразумець, што вынішчаць ваўкоў поўнасцю (руйнаваць прыроду) — гэта самагубства для съвету; гэтак-жэ самагубна вынішчаць філёзафаў (змушаць іх «цярпець лютасць глупства людзкое катавальні»), бо філёзафы, як тыя ваўкі ў прыродзе, выконваюць функцыю «санітараў», ачышчальнікаў думкі, чалавечасці душы.

Аднастрофны верш «Рэха Асьветніцтва» — таксама згустак вобразнасці й філязафічнасці. Французскі філёзаф Вальтэр (1694-1778) заклікаў «раздушыць пачвару» неталерантнасці, дагматызму. Пачвара гэтая, як ведама, ажыла была ў Савецкім Саюзе ў форме камуністычнае дагмы, у ахвяру якой прыносяліся ня толькі праўда й справядлівасць, але й мільёны людзкіх жыццяў.

Вершы Зыніча асабліва зырка адлюстроўваюць беларускі патрыятызм аўтара, ягоную трывогу за свой найдара-жэйшы скарб, родную мову. Паэт заклікае мову «вытрываць праз — зынічаванье» (гл. чатырохрадкоўе «Бацькаўшчына»). Што гэта «зынічаванье»? Паэт тлумачыць у зносцы: «тое, што робіць шкоду жыццю». Выраз «праз — зынічаванье» аўтар яшчэ тлумачыць як «адмаўленье адмаўленья». «Адмаўленье адмаўленья» належыць філязофіі дыялектычнага матар'ялізму, паводле якое працэс разьвіцця праходзіць праз трывагу: (1) адкіданье (адмаўленье) ста-рога, (2) прыйманье новага ды (3) прыйманье ўсё-ж лепшых элемэн-таў старога (калі й адбываецца адмаўленье ранейшага адмаўленья). Свайм чатырохрадкоўем «Бацькаўшчына» Зыніч, як выглядае, хоча сказаць, што закон дыялектыкі (у які паэт верыць) «спрацуе» і ў дачыненіі да беларускай мовы, што па цяперашнім адрачэнні ад мовы прыйдзе адрачэнне ад першага ад-рачэння, і мова выжыве на новай вы-шэйшай съпіралі гістарычнага разь-віцца (съпіраль гэтая таксама стано-віць элемэнт дыялектыкі).

Паэт наш, узяўшы сабе за псэўданім «Зыніч» і паясьняючы «зыніч» як «дух съмерці», хоча, відаць, сказаць гэтым, што ён — пасланец Духа Съмерці, які перасьцерагае свой народ словамі Франьцішка Багушэвіча: «Не пакідай-це-ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі!»

Кантэкст і падтэкст Зынічовых вершаў нязвычайна багаты. Вершы яшчэ раз зас্বіетчылі пра вялізарны патрыя-тычна-творчы патэнцыял сучаснай беларускай літаратуры. Яны паказваюць, што, кажучы словамі Максіма Багдановіча, «жыве яшчэ душа ў народзе гэтым», што жыве таксама надзея на часы, калі мовазнаўцы будуть ня толькі выву-чаць мову, але й практикаваць яе, ня будуць «мовы блуднымі сынамі»; што на грамадzkім форуме, вусным і друкава-ным, заміж выступленьняў «віртуозаў сылінявай палемікі» пачнуць абмяркоў-вацца нарэшце запраўдныя проблемы на-цыянальнае навукі й культуры.

Праз свае нешматслоўныя кампакт-ныя вершы Зыніч выявіў чулую душу, гарачыя пачуцьці любасці да роднага краю, глыбокую пашану прауды ды няш-тодзённую эрудыцыю. За ўсё гэта аўтар

бяспрэчна заслугоўвае на шчырую й
трывалую ўдзячнасьць ад чытачоў ды ад
ўсіх сваіх суродзічаў, што заклапочаныя
тымі самымі праблемамі нацыянальнага
існаванья.

Янка Запруднік

Рэха малітвы

Па-за зямнымі багацьцямі,
за ўзнагародай і карай,
шэпчуцца рыфмы з паняцьцямі
там, дзе адвольныя мары...

* * *

Bякі плывуць,
а Ён —
раскрыжаваны,
жывы...
у крыві цячэ
цвікоў іржа...
і род людзкі
лянівы
апантаны
ня мае сілы
зъняць Яго
з крыжа...

* * *

...**B**оскасьць
— вечны цяжар і пакута...
ўсё да рэшты — самота...
нябыт...
у зорным россыпє бэзавы смутак...
стогн сумленьня
і думкі блакіт...

* * *

З
россыпу слоў-крышталю
прэлюдыяй і высновай,
промнем Хрыстовай хвалі
блісьне

Боскае

слова...

* * *

З а што ты церпіш неадольны
зъдзек
адчужанай абрыдлай працы?
Куды плывеш ты, Божы чалавек,
прыкуты да галер цывілізацыі?

.....
Мне рэхам

першародны грэх...

Кант

III тадня гардыню розуму
 разворвае
 ў ральлю су-моўя* лятуценьнік
 кволы...
 ...цнатліва углядаюцца анёлы
 у бездань сэрца і бяздоныне зорнае.

Філосафу

Tы да ваўка падобны —
 урэшце, калі разабрацца,
 воўк — санітар прыроды,
 ты — санітар грамадзтва.

Церпіш лятае глупства
 людзкое катавальні...
 зьведаў-бы съвет:

самагубства
 нішчыць ваўкоў
 татальна...

* Астральныя плыні су-моўя адпаведныя
 Кантавай трансцэндэнтальнай апэрцэпцыі.

Рэха Асьветніцтва

Пановаму кесары мусяць паліць
адвольную думку і мару...
І роспачнай, чорнай малітвай гарыць
Вальтэр: «Раздушэце пачвару!»

Бацькаўшчына

Вытрывай,
мова,
праз —
зьнічаванье...
Духа выснова —
раскрыжаванье.

Праз — зьнічаванье — «адмаўленъне адмаўленъня».

Зьніч — дух съмерці.

Зьнічаванье — тое, што робіць шкоду жыцьцю.

Купалу

... Ты чуў...
 сшэрае лес асінаю сівою...
 змоўкне вырай
 крумкачом самотным...
 самлеюць мёды
 дзьмухаўцом ачахлым...
 счарнеюць душы
 ў торбах моў чужых...
 Чаму-ж твае унукі, Янку,
 паклалі вуха
 — пад кіпцюр мядзьвежы?...

* * *

*Плынь плыве, цячэ,
 гоніць срэбра хваль
 і ні ў кога дарог ня пытае.*

Колас

Дзе у съвеце плыве Беларусь?
 Там, дзе ў съпевах лагоднае слова,
 узыходзіць крывіцкае рэха...
 дзе вякі узнаўляюць нанова
 еднасьць съвету з душой чалавека...
 дзе ня бачна ужо небакраю
 адухоўленасці нястомнай...
 і ў нікога дарог ня пытае
 •люд пакорлівы і нязломны...
 Там павольна плыве Беларусь,
 дзе зъліваюцца сум і сумленъне,
 дзе адвечнае супраціўленъне,
 дзе блакітны мужык

Кастусь...

* * *

*Не пакідайце-ж мовы нашай
беларускай, каб ня ўмёrlі!*
Багушэвіч

Ү мёрлі... заглыблі
сум і маўчаньне...
Спраўдзілі ўсё, чым пакутаваў ты...
Горка і зьдзіўлена ўздых
развітальны
слушаюць крэўныя нашы браты...

Мовы падчаркі і каралеўны,
Чаму так дзеца, што вы няроўныя?
...Доляй забранай
бел-чырвона-белаю
моўчкі Мадонна
сына
ахоўвае...

* * *

*П*рагрэс — разьюшаная трызна
сумлення, розуму, крыві...
А ты жыві,
Беларушчызна,
ў самоце...
падчаркай...
Жыві!

М. Багдановічу

Праз маркоту сухотнай нядолі
Ты, як променъ, жывіў здалёк
На стаптаным стагодзьдзямі полі
Кветку лёсу свайго — васілёк.

Золак Твой не растаў у сутоньні.
Праз ганебны здрадлівы змрок
Сьвеціць дадзены Богам пракроп
Васільковай, нябёснай Пагоні.

Нэагэрастраты

На лоўлі шчасьця і чыноў
у галіне архітэктуры
каля зньявечаных муроў —
тлум патрыётаў ўласнай шкуры...
О, Менск — пакутнік, ўсё — абрый...
Ты — ля мяжы апошняй страты.
Што злыдзень Марс* не дарабіў,
даробяць нэагэрастраты.

* Марс — бог вайны.

Гэрастрат — старавечны Грэк, які ў 356 г. да нашай эры спаліў выдатную святыню, каб гэтым актам увекавечыць сваё імя. Імя Гэрастрата сталася сымбалем ганебна набытай славы.

...*a*гонь...

...агонія

...мігціць Пагоня...

* * *

Маўчаныне

...*П*ра што маўчыш,
Белая Вежа,
счарнелай чырванью кары цаглянай?
палмуркам каранёў
Беларушчызыны?
і гольлем лесу,
здымленым блакітам?
і лісьцямі
зялёных сьвечак,
што на крыжах
зьвісаюць
спад нябёсаў?
...пра што маўчыш?...

Землякам

Паводре бунінс

Mаўчаць труніцы, муміі і косьці.
Ты, мова, не маўчыш:
з прадоныня дзён, на съветавым
пагос্�цце
зъвініць пісьмёнаў крыж.
Няма ў нас даражэйшага чагосьці.
Умейце-ж, Крывічы,
у меру сіл, у час пакут і злосьці
хочь мову зъберагчы!..

Ля рэчышча Віслачы

Поўнай рака пралыла і зьнямелую
пойму пакінула.
Струны сасновыя ў смутку
самотным зрывающца.
Рэхам ручай празвініць
пра далёкую праўду-пакутніцу.
Ў золаце хваль акрываўлены
золак трапечацца . . .

Ты, Беларусь, ня сумуй, што
пустэчы пясчаныя
Бэзавым попелам цела тваё
зацярушылі . . .

Бель твая з чырваньню ў рэчышчах
сэрцаў асьвеціцца,
Голосам Боскім сыноў тваіх
верных напоўніцца.

* * *

O, Крыўя — не!.. Цябе ня змораць.
 Ты зноў асьвецішся знутры —
 Як пакрывіцку загавораць
 З Табой Хрыстовы съятары.

Самотным прывідам съятару
 ля канфармісцкіх пустыроў,
 запальваю съятую мару —
 стварыць крывацкіх съятароў!

Хто гэта крочыць?

Xто гэта крочыць съяжынкай
 няходжанай
 ў мройную квецень культур і духоўнасьці?
 Хто нам пакорлівасьць сэрцу захоўвае
 ў людзкай гардыні нашай зыняможанай?

Беларусь...

Так, аддала яна вопратку кесара,
 быццам кашулю у прытчы славутае...
 Хай сабе нехта па гэтым пакутуе,
 гэта — ня вартае, гэта — ня крэсіва...

Так, не зрабілася зь «велькімі»
 роўнаю...
 крочыць амаль адчувальнымі зорамі...
 Так, але падчарка съвецкай гісторыі
 прыйдзе яе каралеўнай духоўнаю.

Навукоўцам-гуманітарыям

... **Ў** завеях слоўных... у мане,
у сцыенцысцкае гардыні
галінка мудрасьці загіне,
бы ў цэлафанавай труне...
... У танным мітусълівым съне
цярушым нярухомасьць плыні...

ЦЕНІ СУЧАСЬНІКАЎ

Пытаныні

... **K**роў канцлагерная...
што за людзі
выпівалі яе зь дзяцей?...
Як яны выглядаюць
у будні,
у звычайнай хадзе падзей?
... Катавалікі...
для іх «рабсіла»
набіраецца-ж недзе тут,
побач з намі?...
І маці-ж расьціла
віртуозаў людзкіх пакут?...
А ці-ж самі мы не катуем —
крыху меней, крыху лягчэй —
тых, хто побач?.. І ці ня смуткуем
ад зъмярцьвеласьці іх вачэй?..

Парада

(Сабе і некоторым сучаснікам)

Kаб корань мудрасьці у нас ня ссох,
каб пафас не нагадваў брэх сабачы,
давайце — праз сучкі чужых эпох —
свае бярвенъні не баяцца бачыць.

Калегам-мовазнаўцам

Mовазнаўцы, мовазнаўцы!..
Мовы блудныя сыны!..
Здэцца, даў-бы ім па с...цы
Так, каб роднай мовы-маці
ня цураліся яны.

Кандыдатам і акадэмікам

Лі ня съніўся вам прости, як ісьціна,
сон, хоць зрэдку, ну, хоць аднойчы:
вам дазволілі зь целаў выпаўзыці
і самым сабе глянуць у очы, —
віртуозы сълінявай палемікі,
ад якой прасьмядзелі скрыжалі,
кандыдаты і акадэмікі,
што вучонымі так і ня сталі.

Менск, 1981 г.

ЗЪМЕСТ

Янка Запруднік. Паэзія Зыніча	1
Рэха малітвы	9
*** (Вякі плывуць)	10
*** (Боскасць)	11
*** (З россыпу слоў)	12
*** (За што ты церпіш)	13
Кант	14
Філосафу	15
Рэха Асьветніцтва	16
Бацькаўшчына	17
Купалу	18
*** (Дзе у съвеце плыве Беларусь?) ...	19
*** (Умёрлі)	20
*** (Прагрэс — разьюшаная трызна) .	21
М. Багдановічу	22
Нэагэрастраты	23
*** (агонь... агонія)	24
Маўчаныне	25

Землякам	26
Ля рэчышча Віслачы	27
*** (О, Крыўя)	28
Хто гэта кроцыць?	29
Навукоўцам-гуманітарыям	30
Пытаныні	31
Парада	32
Калегам-мавазнаўцам	33
Кандыдатам і акадэмікам	34